

Дысцыпліна Генеалогія

1	Назва дысцыпліны	Генеалогія
2	Курс навучання, спецыяльнасць	Дзеннае аддзяленне: 1 курс, спецыяльнасць “Гісторыя (па накірунках)”; Завочнае аддзяленне: 2 курс, спецыяльнасць “Гісторыя (па накірунках)”
3	Семестр навучання	Дзеннае аддзяленне: 2 семестр Завочнае аддзяленне: 3 семестр
4	Колькасць крэдытаў	1,5
5	Прозвішча, імя, імя па бацьку лектара	Латушкін А. М.
6	Мэты вывучэння дысцыпліны	фарміраванне ўяўлення аб месцы генеалогіі ў гістарычных даследаваннях, крыніцах і методыцы вывучэння генеалогіі насельніцтва Беларусі
7	Прарэквізіты	Гісторыя Беларусі
8	Змест дысцыпліны	Раскрыццё асаблівасцей генеалогіі як навуковай галіны ведаў, яе месца сярод дапаможных гістарычных навук; знаёмства з гісторыяй развіцця генеалогіі і яе гістарыяграфіяй; характарыстыка асноўных відаў пісьмовых крыніц па генеалогіі насельніцтва беларускіх зямель у X–пач. XX ст.; аналіз функцыянуючых баз даных генеалагічнай інфармацыі; асваенне методыкі генеалагічнага даследавання, апрацоўкі і афармлення даных.
9	Рэкамендуемая літаратура	Рыбчонак, С.А. Крыніцы па генеалогіі Беларусі XVI–пачатку XX ст.: Метад. парад. / С.А.Рыбчонак. - Мн. : БелНДІДАС, 2003. - 74 с. Рыбчонак, С.А. Генеалогія Беларусі: дасягненні і перспектывы даследавання / Сяргей Рыбчонак // Герольд Litherland : навуковы геральдычны часопіс. — 2013. — № 19. — С. 4—19; Рыбчонак, С.А. Звесткі па генеалогіі ў метрычных кнігах Беларусі XVII—XVIII стст. / Сяргей Рыбчонак // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. — 2018. — Вып. 33. — С. 158—164. Рыбчонак, С.А. Комплекс рэвізскіх сказаў у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі / С. А. Рыбчонак // Беларускі археаграфічны штогоднік / Дэпартамент па архівах і справаводства Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Мінск,

		<p>2000— . — 2007. — Вып. 8. — С. 47—54;</p> <p>Прызыўныя і пасямейныя спісы апошняй чвэрці XIX — пачатку XX ст. як крыніца па генеалогіі Беларусі: спецыфіка інтэрпрэтацыі, ацэнка верагоднасці звестак і ступень захаванасці / С. А. Рыбчонак // Беларускі археаграфічны штогоднік / Дэпартамент па архівах і справаходству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Мінск, 2000— . — 2008. — Вып. 9. — С. 146—154;</p> <p>Сохранность основных генеалогических источников в НИАБ: сравнительный анализ и оценка возможности проведения исследования / С. А. Рыбчонак // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі : зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / [рэдкалегія: С. М. Ходзін (адказны рэдактар) і інш.]. — Мінск, 2008. — С. 239—246;</p> <p>Урублеўскі, В.В. Метрычныя кнігі як крыніца па даследаванні сялянскай штодзённасці ў другой палове XVIII ст. : (па матэрыялах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / В. В. Урублеўскі // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навуковы зборнік / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — 2013. — Вып. 8. — С. 30—35;</p> <p>Урублеўскі, В.В. Крыніцы па генеалогіі сялянскага насельніцтва маёнтка Прылукі XVII—XIX стст. : (па матэрыялах НГАБ) / Вадзім Урублеўскі // Жыццё Айчыне, гонар нікому : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 180-годдзю з дня нараджэння Эмерыка фон Гутэн-Чапскага, Мінск, 16—18 сакавіка 2009 г. / [рэдкалегія: І. Кароль, І. Гатальскі]. — Мінск, 2010. — С. 237—249.</p>
10	Метады выкладання	Змешаны, з выкарыстаннем элементаў дыстанцыйнага навучання
11	Мова навучання	руская, беларуская
12	Умовы (папрабаванні), бягучы кантроль	- дзве кантрольныя работы; залік выстаўляецца з улікам: праца на семінарах (60%), вынікі выканання кантрольных работ (40%)

13	Форма атэстацыі	бягучай	Дзённая форма: семестр 2 – залік. Завочнае аддзяленне: семестр 3 – залік.
----	--------------------	---------	--

Генеалогія

1	Название Дисциплины	Генеалогія
2	Курс обучения, специальность	Дневное отделение: 1 курс, специальность “История(по направлениям)”; Заочное отделение: 2 курс, специальность “История(по направлениям)”
3	Семестр обучения	Дневное отделение: 2 семестр Заочное отделение: 3 семестр
4	Количество кредитов	1,5
5	Ф.И.О. лектора	Латушкин А. Н.
6	Цели изучения дисциплины	Формирование представления о месте генеалогии в исторических исследованиях, источниках и методике изучения генеалогии населения Беларуси
7	Пререквизиты	История Беларуси
8	Содержание дисциплины	Раскрытие особенностей генеалогии как научной отрасли знаний, ее места среди вспомогательных исторических наук; знакомство с историей развития генеалогии и ее историографией; характеристика основных видов письменных источников по генеалогии населения белорусских земель в X – нач. XX в. ; анализ функционирующих баз данных генеалогической информации; освоение методики генеалогического исследования, обработки и оформления данных.
9	Рекомендуемая литература	Рыбчонак, С.А. Крыніцы па генеалогіі Беларусі XVI- пачатку XX ст.: Метад. парады / С.А.Рыбчонак. - Мн. : БелНДІДАС, 2003. - 74 с. Рыбчонак, С.А. Генеалогія Беларусі: дасягненні і перспектывы даследавання / Сяргей Рыбчонак // Герольд Litherland : навуковы геральдычны часопіс. — 2013. — № 19. — С. 4—19; Рыбчонак, С.А. Звесткі па генеалогіі ў метрычных кнігах Беларусі XVII—XVIII стст. / Сяргей Рыбчонак // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. — 2018. — Вып. 33. — С. 158—164. Рыбчонак, С.А. Комплекс рэвізскіх сказаў у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі / С. А. Рыбчонак // Беларускі археаграфічны

		<p>штогоднік / Дэпартамент па архівах і справаводства Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Мінск, 2000—. — 2007. — Вып. 8. — С. 47—54;</p> <p>Прызыўныя і пасямейныя спісы апошняй чвэрці XIX — пачатку XX ст. як крыніца па генеалогіі Беларусі: спецыфіка інтэрпрэтацыі, ацэнка верагоднасці звестак і ступень захаванасці / С. А. Рыбчонак // Беларускі археаграфічны штогоднік / Дэпартамент па архівах і справаводства Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Мінск, 2000—. — 2008. — Вып. 9. — С. 146—154;</p> <p>Сохранность основных генеалогических источников в НИАБ: сравнительный анализ и оценка возможности проведения исследования / С. А. Рыбчонак // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі : зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / [рэдкалегія: С. М. Ходзін (адказны рэдактар) і інш.]. — Мінск, 2008. — С. 239—246;</p> <p>Урублеўскі, В.В. Метрычныя кнігі як крыніца па даследаванні сялянскай штодзённасці ў другой палове XVIII ст. : (па матэрыялах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / В. В. Урублеўскі // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навуковы зборнік / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — 2013. — Вып. 8. — С. 30—35;</p> <p>Урублеўскі, В.В. Крыніцы па генеалогіі сялянскага насельніцтва маёнтка Прылукі XVII—XIX стст. : (па матэрыялах НГАБ) / Вадзім Урублеўскі // Жыццё Айчыне, гонар нікому : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 180-годдзю з дня нараджэння Эмерыка фон Гутэн-Чапскага, Мінск, 16—18 сакавіка 2009 г. / [рэдкалегія: І. Кароль, І. Гатальскі]. — Мінск, 2010. — С. 237—249.</p>
10	Методы преподавания	Смешанный, с использованием элементов дистанционного обучения

11	Язык обучения	Белорусский
12	Условия (требования), текущий контроль	две контрольные работы; зачет выставляется с учетом: работа на семинарах (60%), результаты выполнения контрольных работ (40%).
13	Форма текущей аттестации	Дневная форма: семестр 2 – зачет. Заочное отделение: семестр 3 – зачет.

Genealogy/ optional discipline

1	Name (title) of the discipline	Genealogy
2	Curriculum, specialty	Full-time: 1 course, specialty “History (in directions)”; Distance learning: 2 year, specialty “History (in directions)”;
3	Semester tuition	Full-time education: 2 Distance learning: 3
4	Number of credits	1,5
5	Name of the lecturer	A. N. Latushkin
6	Focus of learning	Formation of the idea of the place of genealogy in historical research, sources and methods of studying the genealogy of the population of Belarus
7	Pre-requisites	History of Belarus
8	Content of the discipline	Disclosure of the features of genealogy as a scientific branch of knowledge, its place among auxiliary historical sciences; acquaintance with the history of the development of genealogy and its historiography; characteristics of the main types of written sources on the genealogy of the population of the Belarusian lands in the X - beginning XX century ; analysis of functioning databases of genealogical information; mastering the methods of genealogical research, processing and processing of data.
9	Literature guide	Рыбчонак, С.А. Крыніцы па генеалогіі Беларусі XVI- пачатку XX ст.: Метад. парады / С.А.Рыбчонак. - Мн. : БелНДІДАС, 2003. - 74 с. Рыбчонак, С.А. Генеалогія Беларусі: дасягненні і перспектывы даследавання / Сяргей Рыбчонак // Герольд Litherland : навуковы геральдычны часопіс. — 2013. — № 19. — С. 4—19; Рыбчонак, С.А. Звесткі па генеалогіі ў метрычных кнігах Беларусі XVII—XVIII стст. / Сяргей Рыбчонак // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. — 2018. — Вып. 33. — С. 158—164. Рыбчонак, С.А. Комплекс рэвізскіх сказаў у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі / С. А. Рыбчонак // Беларускі археаграфічны штогоднік / Дэпартамент па архівах і справаводстваў Міністэрства юстыцыі Рэспублікі

		<p>Беларусь, Археаграфічная камісія, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Мінск, 2000—. — 2007. — Вып. 8. — С. 47—54;</p> <p>Прызыўныя і пасямейныя спісы апошняй чвэрці XIX — пачатку XX ст. як крыніца па генеалогіі Беларусі: спецыфіка інтэрпрэтацыі, ацэнка верагоднасці звестак і ступень захаванасці / С. А. Рыбчонок // Беларускі археаграфічны штогоднік / Дэпартамент па архівах і справаходству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. — Мінск, 2000—. — 2008. — Вып. 9. — С. 146—154;</p> <p>Сохранность основных генеалогических источников в НИАБ: сравнительный анализ и оценка возможности проведения исследования / С. А. Рыбчонок // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі : зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / [рэдкалегія: С. М. Ходзін (адказны рэдактар) і інш.]. — Мінск, 2008. — С. 239—246;</p> <p>Урублеўскі, В.В. Метрычныя кнігі як крыніца па даследаванні сялянскай штодзённасці ў другой палове XVIII ст. : (па матэрыялах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / В. В. Урублеўскі // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навуковы зборнік / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — 2013. — Вып. 8. — С. 30—35;</p> <p>Урублеўскі, В.В. Крыніцы па генеалогіі сялянскага насельніцтва маёнтка Прылукі XVII—XIX стст. : (па матэрыялах НГАБ) / Вадзім Урублеўскі // Жыццё Айчыне, гонар нікому : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 180-годдзю з дня нараджэння Эмерыка фон Гутэн-Чапскага, Мінск, 16—18 сакавіка 2009 г. / [рэдкалегія: І. Кароль, І. Гатальскі]. — Мінск, 2010. — С. 237—249.</p>
10	Methods of teaching	Mixed using distance learning elements
11	Language	Belarusian

12	Conditions (requirements), current certification	two test papers; credit is subject to: work at seminars (60%), the results of tests (40%)
13	Form of current certifications	Full-time education: 2 semester – credit Distance learning: 3 semester – credit